

Год малой радзімы аб'яўлены ў Беларусі яшчэ на 2019-2020 гады

У Беларусі 2018-2020 гады пройдуць пад знакам Года малой радзімы. Адпаведны ўказ №247 Падпісаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Дакумент прыняты ў мэтах стымулявання сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёнаў, фарміравання актыўнай грамадзянскай пазіцыі ў насельніцтва, захавання гісторыка-культурнай і духоўнай спадчыны.



Савету Міністраў даручана сумесна з аблвыканкамамі і Мінскім гарвыканкам распрацаваць і зацвердзіць рэспубліканскую праграму мерапрыемстваў па дадзенай тэматыцы да 2020 года, а таксама забяспечыць каардынацыю дзейнасці дзяржаўных органаў і іншых арганізацый па выкананні названай праграмы. Як паведамлялася БЕЛТА, аб магчымасці пашырэння часовых рамак правядзення Года малой радзімы Аляксандр Лукашэнка заявіў у красавіку на рэспубліканскім суботніку.




- Гэта была мая ідэя абвясціць Год малой радзімы. Шмат было здагадак. Думаў, трэба ўсё-ткі гэтую тэму падняць. Гэта нават не год малой радзімы, а трохгодка, таму што за год мы наўрад ці нешта там пабудуем, створым. Аразу людзей не павернеш. Яны спачатку

павінны прывыкнуць, усвядоміць, намеціць сабе нейкія планы, а дзесьці камусьці трэба і грошы зарабіць, каб у сваю малую радзіму ўкласціся, - адзначыў кіраўнік дзяржавы. - І тады я прапанаваў, давайце мы абвесцім гэты год Годам малой радзімы і падумаем аб падаўжэнні. Таму гэта толькі старт.




ПЛАН мерапрыемстваў да Году малой радзімы

Назва мерапрыемства	Месца правядзення	Дата
“Зямля бацькоў: погляд праз гады”, краязнаўчая гадзіна	Ярэмічы СБ	1 кв.
“Знакамітыя людзі маёй вёскі”, бліц-турнір	Баранавічы СБ	1 кв.
“Нестрачаны лёс”, сустрэча з мастаком П.Абадзінскім	Карэлічы РБ	1 кв.
“Куточак родны, дарагі, адзіны...”, выстава-вернісаж	Райца СБ	1 кв.
“Гэта наша з табою гісторыя, гэта наша з табою малая радзіма”, падарожжа ў гісторыю	Мір ГПБ	1 кв.
“Наш родны край у вершах і прозе”, літаратурная гасцёўня	Палужжа СБ	1 кв.
“О той земле, где ты родился”, краязнаўчая скарбонка	Карэлічы ДБ	1 кв.
“Славуты наш край імёнамі”, гадзіна-знаёмства (да 120-годдзя артыста М.Ільнскага)	Мір ГПБ	1 кв.
“Тэатр – маё жыццё”, вечар-партрэт (да 120-годдзя артыста М.Ільнскага)	Карэлічы РБ	1 кв.
“Варонча ў легендах і былях”, гістарычная падказка	Варонча СБ	1 кв.
“Рукадзельныя цуды”, творчая сустрэча	Жухавічы СБ	1 кв.
“Адкуль у вёскі назва”, гістарычная гадзіна	Цырын СБ	1 кв.
“Мой непаўторны родны край”, сустрэча чытаючых дзяцей	Баранавічы СБ	1 кв.
“Ля вытокаў беларускай навукі”, калейдаскоп славуных імён Карэліччыны	Варонча СБ	1 кв.
Прэзентацыя кнігі В.Папко “Князьзя Витгенштейны”	Карэлічы РБ	1 кв.
“Сем цудаў Карэліччыны”, этнаграфічна-тэматычнае падарожжа	Аюцавічы СБ	2 кв.
“Лістая страницы твои в юбилей”, вечар памяці (да 70-годдзя артыста А.Жука)	Карэлічы РБ	2 кв.
Гадзіна краязнаўчай кнігі “Мой шчодры лёс у вёсцы маёй любай”	Баранавічы СБ	2 кв.
“Тры іпастасі духу”, урок гісторыі (да 220-годдзя Фларыяна Бохвіца)	Мір ГПБ	2 кв.
“Акцёр, паэт, празаік, сцэнарыст”, літаратурная гадзіна (да 70-годдзя артыста А.Жука)	Ярэмічы СБ	2 кв.



“Гэта мой родны край, мая Радзіма”, агляд літаратуры	Малюшычы СБ	2кв.
“Свет праз кіно”, краязнаўчая гадзіна (да 70-годдзя акцёра, паэта П.Ламана)	Карэлічы РБ	2кв.
“Малюю родныя краявіды”, жывапісная хвілінка	Баранавічы СБ	2кв.
“Варанчанскія металургі”, покліч мінулага	Варонча СБ	2кв.
“Любі свой край и воспевай”, літаратурна-музычная кампазіцыя	Карэлічы РБ	2кв.
“Шануй і ведай свой родны край”, пазнавальнае падарожжа	Мір ГПБ	2кв.
“Шматгалоссе маленькай радзімы”, відэакруіз	Баранавічы СБ	2кв.
“Па вуліцах роднага пасёлка”, рэтра-падарожжа	Карэлічы РБ	2кв.
“Па вуліцах роднай вёскі”, займальнае падарожжа	Райца СБ	2кв.
“Родная зямліца – шчасця крыніца”, фотавыстава	Аюцавічы СБ	2кв.
“Здесь мой край и я отсюда родом”, час гісторыі	Карэлічы ДБ	2кв.
“Я гэты край радзімаю заву”, віртуальнае падарожжа	Карэлічы РБ	2кв.
“Вёска мая, з табой мы звязаны навек”, гадзіна ўспамінаў	Цырын СБ	2кв.
“Няма на свеце краю даражэй”, урок краязнаўства	Малюшычы СБ	3кв.
“Чытаем кнігі мясцовых аўтараў”, акцыя	Карэлічы РБ	3кв.
“Нет милей, чем родной край”, вечар-сустрэча	Цырын СБ	3кв.
“Сэрцу мілыя мясціны”, дзень краязнаўства	Карэлічы РБ	3кв.
“Лёсам звязаны з малой радзімай”, пазнавальны бібліячас	Карэлічы ДБ	3кв.
“Мой край родны – мая гісторыя жывая”, краязнаўчая гадзіна	Мір ГПБ	3кв.
“Аб той зямлі, дзе ты нарадзіўся”, тэматычная вечарына	Палужжа СБ	3кв.
“Іх імёны ў гісторыі Радзімы”, гістарычнае падарожжа (да 80-годдзя вызвалення Карэліч ад польскай акупацыі)	Карэлічы РБ	3кв.
“Пра родны край на роднай мове”, паэтычны марафон	Мір ГПБ	3кв.
“Память пылающих лет”, гадзіна гісторыі (да 120-годдзя Героя Савецкага Саюза У.Царука)	Карэлічы РБ	4кв.
“Песняры Карэліцкай зямлі”, выстава-галерэя	Варонча СБ	4кв.
“Имя достойное памяти”, гадзіна гісторыі (да 120-годдзя У.З.Царука)	Райца СБ	4кв.



“Святлейшы пілігрым”, гістарычны партрэт (да 470-годдзя Мікалая Крыштофа Радзівіла Сіроткі)	Мір ГПБ	4кв.
“Мінулае і сучаснасць Карэліцкага краю”, XIII Карэліцкія краязнаўчыя чытанні	Карэлічы РБ	4кв.
“Пра родны край на роднай мове”, паэтычны марафон	Карэлічы РБ	4кв.
“Багаты талентамі наш край”, покліч мінулага	Райца СБ	4кв.
“Ёсць на планеце вугалок”, краязнаўчая замалёўка	Жухавічы СБ	4кв.
“Рук залатых зямныя цуды”, выстава творчых работ	Райца СБ	4кв.
“Тут Радзімы маёй пачатак”, краязнаўчы куток	Краснае СБ	4кв.
“Нашы славуць землякі”, інфармацыйна-пазнавальная праграма	Карэлічы РБ	4кв.
“Родны край – сэрцу рай”, відэападарожжа	Райца СБ	4кв.
“Мой уголочек – землі беларускай кусочек”, інфарміна	Цырын СБ	4кв.

